

пазнаоць нашу нацанальную апрычонасць разам із славутаю гісториаю народу нашага, што праходзіла пад назовам „Літва“. Ясна, што й Велікарусы ё Русы, Рускія. І таксама Беларусы — подле гэтага хвалшывага назову — ё „Русы“, „Рускія“. Мо’ хто скажа: „З назову «Беларусы» таксама відаць, што мы не Велікарусы ані Маларусы, а нейкія іншыя Русы“. Але іншыя — не запраўдныя, але хвалшывыя „Русы“. Хто, ідучы за назовам „Беларусы“, захоча зорыентавацца ў нашай накшасці „рускай“, таго назоў „Беларусь“ звяздзець да Маскоўшчыны, бо там ён быў паўстаўшы, і толькі пасльей, за нашае няволі, быў прытарнаваны да нас, урынены нам. З тых жа — з хвалшывых жаролаў маскоўскіх — „даведаецца“, што й радзіліся мы вельмі позна і што першым гаспадарствам нашым ё „Беларуская савецкая рэспубліка“ — жудасная колёня маскоўская. Ані Беларусь, ані Русія у гісторыі сваёй наш народ ня зваўся. Хвалшывы назоў можа давесці толькі да хвалышу.

Ivan Lubachko. Belorussia under soviet rule. 1917—1957 (Іван Любачка. Беларусь пад радзкаю ўладаю). Выданье ўніверситету ў Кентукі ў Задзіночных гаспадарствах Амэрыкі, 1972 г., б. 219)

Цануючы з большага працу проф. І. Любачкі, можна з пэўнасцю сказаць, што сама тэма яе (Беларусь пад радзкаю ўладаю 1917—1957) напісана праўдзіва й вельмі добра. А што датыкаецца яе ўступу, зн. *historical background* (гістарычна мінуласць), дык першыя восьмі бачынаў яго надта слабыя й разъмінаюцца зь гістарычна праўдай. Прычына, відаць, тая, што аўтар скарыстаў тут літаратуру някрытычную або сьведдама хвалшуючую гістору Вялікалітвы-Беларусі. З выняткам гэтых асмёх бачын у іншым цэлым зъмесце абмылы лучаюць там, ідзе зъмест тэксту залежны ад менаванае часці ўступу.

Нядобра, што аўтар не назваў свайго краю праўдзівым яго назовам *Greatlitva* або *Greatlitva-Bielarus*, а яшчэ горай, што назваў яго *Belorussia* (Белорасія), як наш край, на’т па зрыненію яму Маскоўю яе назову, ніколі ня зваўся (зваўся Беларусь, што паангельску так і было б *Bielarus*).

Паўла Урбан. У съятле гістарычных фактаў. Мюнхен, 1972, Нью Ёрк, бач. 129 вялікага формату

Кніга в. добрая, кожны адукаваны Вялікаліцвін мае яе мець. Як загану надабе адцеміць, што аўтар, прызнаючы балцкі субстрат народу влл., ня робе з гэтага ніякага вываду; а прымеж тога, што з гэных Балтаў адбілася ў нашым народзе, ё нашым. Прыкладам, імёны балцкага паходжанья ё ня менш вялікалітоўскія, чымся імёны славянска-вялікалітоўскія.

Абмыльна аўтар думае, што тэрмін „Русь“ быў у старавеччу пашырыўшыся на часць Севяран.